



ЗАЛЕЖНАСЦЬ,
ЯКОЙ НАМ
НЕ ХАПАЛА?

7

ЁН ПАДЗЯЛІЎ
БЕЛАРУСЬ
НА РАЁНЫ...

11



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

4

ЧЭРВЕНА 2019 г.

АЎТОРАК

№ 102 (28969)

ЛІЧБА ДНЯ

1289

нацыянальных паркаў, запаведнікаў, заказнікаў і помнікаў прыроды, якія адносяцца да асабліва ахоўных прыродных тэрыторый, зарэгістравана сёння ў нашай краіне. Агульная плошча гэтых ахоўных тэрыторый складае каля 1861,5 тысячы га — 8,9 % ад плошчы краіны. Іх мэта — зберагчы ўнікальныя прыродныя ўтварэнні, падтрымаць біялагічную і ландшафтную разнастайнасць, захаванне генафонду дзікіх раслін і жывёл. Усяго ў Беларусі налічваецца больш за 20 тысяч рэк, з іх 8 — працягласцю больш за 500 км і 11 — працягласцю ад 250 да 500 км. У нас размешчана каля 10,8 тысячы азёр. Тым часам у краіне назіраецца станоўчая тэндэнцыя зніжэння аб'ёму здабычы вады з прыродных крыніц, што скарачае нагрузку на водныя рэсурсы, праводзіцца работа па скарачэнні аб'ёму выкідаў і скідаў забруджвальных рэчываў у прыроднае асяроддзе.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА



Славамір БЫДЗАН шосты год працуе жывёлаводам у ААТ «Чарэсы» Мёрскага раёна. З самага пачатку яму даверылі вараного каня па мянушцы Вугалёк. Калі статак першацёлак выходзіць на летнія кругласутачныя выпасы, Славамір не расстаецца са сваім сябрам. Пад наглядом жывёлавода — амаль трыста галоў будучага дойнага статка гаспадаркі, а з Вугалём паспяваць за рагулямі вельмі зручна!



КОРАТКА

● Гомель прызнаны най- лепшым абласным цэнтрам па санітарным стане і добраўпарадкаванні.

● Сістэмы і абсталяванне першага энергаблока БелАЭС пачалі рыхтаваць да гідраўлічных выпрабаванняў.



● У пунктах пропуску Гродзенскай мытні для балельшчыкаў II Еўрапейскіх гульняў выдзелілі асобныя калідоры.

● Нацыянальны аэрапорт Мінск прызнаны най- лепшым сярод краін СНД за 2018 год.

● Сляды бурага мядзведзя заўважылі ў Бела- вежскай пушчы каля ракі Левага Лясная і на найбліжэйшай дарозе.

Шлях да святыні

ШЧЫРАЯ ВЕРА ДАПАМАГЛА



У Гомелі распачата будаўніцтва храма ў гонар свяціцеля Іаана Шанхайскага і Сан-Францыскага, і свяшчэннапакутніка Іаана, епіскапа Рылскага. Камень і памятную капсулу ў яго падмурак заклаў Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Павел, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі. Дарэчы, дзеянне носіць глыбокі сакральны сэнс: у праваслаўнай традыцыі закладны камень сімвалізуе самога Ісуса Хрыста.

СТАР. 5

Сітуацыя

ДУБРАВЕНКА ЗАХВАРЭЛА?

Гэта адна з малых рэк Магілёва, якая з'яўляецца яго ўпрыгажэннем і месцам адпачынку шматлікіх гараджан. Яе маляўнічы кавалачак у самым цэнтры горада каля гасцініцы «Магілёў» вельмі вабіць гасцей і турыстаў. Тут можна выпіць кубачак кавы ў летняй кавярні, пакарміць дзікіх качак, падыхаць свежай прахаладай у спякотны летні дзень.



Актывісты заклікаюць магіляўчан не быць аб'якавымі да прыроды.

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



Ідзе падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе

Мы аб'яцаем цікавае лета з любімай газетай

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – НЕ ПАШКАДУЕЦЕ!